

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) БССР

№ 50 (3424)
АУТОРАК
3
САКАВІКА
1936 г.
Год выдання XIX

СЁННЯ ў НУМАРЫ:

ГУТАРКА ТАВАРЫША СТАЛІНА 3 п. РОЕМ ГОВАРДАМ.
ПІСЬМЫ ЖОНКІ АКАДЭМІКА І. П. ПАУЛАВА ТАВАРЫШАМ СТАЛІНУ І МОЛАТАВУ.
ТАВ. К. Е. ВАРАШЫЛАЎ У БАКУ.
ТЭЛЕГРАМА ТАВ. Л. М. КАГАНОВІЧА РАБОТНИКАМ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ, СТАЛІНСКОЙ І ІНШ. ЧЫГУНАК.
ПЕРАДАВЫ АРХІВУ — ДА ўСЕБЕЛАРУСКАГА НАРАДЫ ПЕРАДАВІКОЎ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЖЫВЕЛАГАДОЎЛ.
Я. ГЕРЦОВІЧ — АБ АДНОЙ ШКОДНАЙ АРБЕНТАЦЫ.

Н. ПУЗІКАЎ — ЯК Я ВУЧУ КОМСАМОЛЬЦАЎ.
Н. МІХАЙЛАЎ — СТАХАНАЎСКИМ ШЛЯХАМ.
А. ЛОСЬ — СПАВОРНІЦА АФЛЭАНСІЦА.
С. ШУШКЕВІЧ — «ВЫПАХОДНІЦА» ІНЖЫНЕРА ТУЖЫ-КАВА.
ЗА РУБІЖОМ:
ЗАЯВА ГІТЛЕРА КАРЭСПАНДЭНТУ «ПАРЫ МІДЗІ».
ВОДУКІ ФРАНЦУЗСКАГА ДРУКУ НА ІНТЭРВ'Ю ГІТЛЕРА.
ВАЕННЫЯ ДЗЕЙНІ ў АБІСІНІ.

Гутарка тав. СТАЛІНА з панам РОЕМ ГОВАРДАМ

І САКАВІКА 1936 г. ТАВ. АБ'ЯДНАННЯ «СКРЫПІС-ГО-ВАРД ГЮСПЕШЕРС—П. РОЙ АМЕРЫКАНСКАГА ГАЗЕТНАГА

ПІСЬМО ЖОНКІ АКАДЭМІКА І. П. ПАУЛАВА тав. СТАЛІНУ

Глыбокапаважаны Іосіф Вісарыявічы!

Я глыбока растулена выражэннем спаўнявання першымі людзьмі май вайсковай радзімы мне і май сям'і ў напатакушым нас цяжкім горы. Не ўмею выказаць маю ўдзячнасць.

Мерапрыемствы па ўвекавечанню памяці Івана Петровіча радуюць мяне, як заслужаная апяка яго прац на карысць радзімы.

За клопаты асабіста або мне прыношу гарачую падзяку. Мы ўхваляваны паважаннем, якое вылілася ў дэманстрацыю народнага смутку на памёршаму Івану Петровічу. Верым, што нішто з вайсковай спадчыны яго не прападе ў краіне, якая ўмеє так цаніць і любіць сваіх вучоных.

Адланая вам Серафіма Паўлава.
1 сакавіка 1936 г.

ПІСЬМО ЖОНКІ АКАДЭМІКА І. П. ПАУЛАВА тав. МОЛАТАВУ

Глыбокапаважаны Вячаслаў Міхайлавічы!

Я глыбока растулена выражэннем спаўнявання першымі людзьмі май вайсковай радзімы мне і май сям'і ў напатакушым нас цяжкім горы.

Не ўмею выказаць маю ўдзячнасць.

Мерапрыемствы па ўвекавечанню памяці Івана Петровіча радуюць мяне, як заслужаная апяка яго прац на карысць радзімы.

За клопаты асабіста або мне прыношу гарачую падзяку. Мы ўхваляваны паважаннем, якое вылілася ў дэманстрацыю народнага смутку на памёршаму Івану Петровічу. Верым, што нішто з вайсковай спадчыны яго не прападе ў краіне, якая ўмеє так цаніць і любіць сваіх вучоных.

Адланая вам Серафіма Паўлава.
1 сакавіка 1936 г.

ДА ўСЕБЕЛАРУСКАГА НАРАДЫ ПЕРАДАВІКОЎ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЖЫВЕЛАГАДОЎЛ

5 сакавіка ў Менску пачне сваю работу ўсебеларуская нарада перадавікоў сацыялістычнай жывелагадоўлі.

У сталіцы ўстаноўлена Саветы Беларускай жывелагадоўлі лепшыя людзі калгасных ферм і саўгасаў: даяркі, свінаркі, цялятнікі, коннікі, брыгадзіры, загаднікі ферм.

Усё больш упэўнена ідзе ўгару сацыялістычная жывелагадоўлі. Сталініскі статут сельскагаспадарчай арцы і дзяржаўнага планавання жывелагадоўлі — вольны ступень забяспечыла поспехі ў развіцці жывелагадоўлі.

Узнагароджаныя ордэнамі Саюза 30 лепшых стаханаўцаў сацыялістычнай жывелагадоўлі БССР амяняюць сабою новы этап у калгасным і саўгасным будаўніцтве Савецкай Беларусі. Стаханаўскія нарады ў Крэму, сустрачы байноў ровных галін сацыялістычнага будаўніцтва з таварышам Сталіным, з кіраўнікамі партыі і ўрада яра наказваюць, што сталініскі лозунг «кадры вырашаюць усё» стаў справай мільянаў людзей.

У рабоце новага атрада ордэнаносцаў — стаханаўцаў сацыялістычнай жывелагадоўлі характэрны творчы падыход, любовныя адносіны да справы і рост творчай культуры. Усе гэтыя людзі адолелі даць сапраўдныя ўзоры высокай прадукцыйнасці працы толькі таму, што навучыліся складваць рацыённы, ведаюць, як кожная жывёла рэгуле дагодзі і кармы. Яны сталі сапраўднымі знаўцамі сваёй справы.

Стаханаўцаў жывелагадоўлі адзначаюць і тая выдатная рыса, што яны не абмяжоўваюцца пашырэннем сваёй ўдзяльнай работы. Яны ўсім мерамі стараюцца падняць да свайго ўзроўню адстаючых. Ордэнаносцы — ялярціца саўгаса «Судкова», Я-

ўскага раёна, т. Канстанцінава не толькі сама працуе добра, але янастона вучыць сваіх таварышоў па рабоце беражліваму доглядзі палат.

У адрозненне ад мінулых гадоў з'явілася ў гэтым годзе праходзіць у аб'ектах большай планавасці і арганізацыі. Гэта тлумачыцца перш за ўсё ростам кадраў жывелагадоўлі, павышэннем зостаткаў уроўню работніцкай ферм саўгасаў.

Надходзіць вясна. Вясна ў жывелагадоўлі — гэта масавыя ацёлы, апаросы і акоты. Вясна — гэта той перыяд, калі ў значнай меры вырашаюцца пытанні забяспечэння жывёлы кармамі. Ранняя вяснова траба паліпаць лугі і пасяціць.

Сіла стаханаўцаў, сацыялістычнай жывелагадоўлі павінна іменна скажацца тут, пры пераходзе ад стойлага да пасябічнага перыяда. Нельга дапусціць ні мейдзійных спрат асеняга прыплоду. Траба арганізаваць сустрэчы новы прыплод. Да паспяховага вырашэння гэтых задач траба рыхтавацца неадкладна.

Нашы слаўныя ордэнаносцы, лепшыя стаханаўцы ферм і саўгасаў павінны саці сапраўднымі валантэрамі і арганізатарамі ў вырашэнні гэтых важнейшых мэрапрыемстваў у сваіх раёнах, калгасах, брыгадах, фермах. Партыйныя, саветскія арганізацыі, зямельныя органы абавязаны аказаць нашым лепшым людзям ферм і саўгасаў штодзённую дапамогу і падтрыманне.

Німа ніякага сумнення ў тым, што ўсебеларуская нарада перадавікоў сацыялістычнай жывелагадоўлі адлярае велізарную ролю ў справе ячэ большага разгорвання стаханаўскага руху на нашых фермах, у справе новага магутнага ўздыму сацыялістычнай жывелагадоўлі ордэнаносцаў БССР.

Майстры жывелагадоўлі ў Менску

2 лютага ў Менску на ўсебеларускую нараду перадавікоў сацыялістычнай жывелагадоўлі пачалі з'яжджацца дэлегацы з калгасаў і саўгасаў рэспублікі.

Да 12 гадзін дня прыехала 79 чалавек.

3 Бабруйскага раёна на нараду прыехалі старшы конных калгаса «Чырвоны барысб'іт», Міхалюшка сельсавета, тав. Шуцкоў Іван Федаравіч. У 1935 годзе тав. Шуцкоў захаваў ад 20 коней матак 20 жарабят.

17-гадовай брыгадзір свінагадоўчай фермы саўгаса імя Варашылава, Вялікапольскага раёна — комсамольца Рачыцін Раман атрымаў у сваёй брыгадзе ад кожнай свінамаці па 22 дзелявых парастат і 72 пуды мяса ад прыплоду адной свінамаці.

Даярка саўгаса «Турон», Рагачоўскага раёна тав. Лунашова Соф'я даглядае 19 кароў. Сярэдні даклад ўдой малака ад кожнай каровы — 3.126 літраў. Даярка Блажэвіч Надзя з саўгаса «Гарчышчына», Талачынскага раёна, ад 12 кароў надаіла ў год па 3.004 літры малака.

Сярод дэлегатаў Хойніцкага раёна вядучаюцца цялятнікі Пільні Ефрасіня і калгаса «Кастрычнік» і Лемашчына Насця з саўгаса «Сацыялістычная пабеда». Тав. Лемашчына ў 1935 годзе выгадавала 226 цялят. Адыходу зусім не было. Сярэдні сутачны прырост вагі кожнага цяляткі склаў 700 грам.

Усяго ўчора к вечаў у Менску прыбыла звыш 200 дэлегатаў.

Да падзей у Японіі

ЗАЯВА ГАБІНЕТА ОКАДА

ТОКІО, 1 сакавіка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства «Домей цусін», сёння ў палаты адбылося астрапае пасяджэнне савета міністраў, прысвоенае абмеркаванню мер, неабходных у сувязі з «існуючым цяжкім становішчам».

Сёння ж ранішай у армейскім клубе адбылася нарада членаў вышэйшага ваеннага савета, у ліку якіх былі Мадзакі, Абэ, Халсі, Нісі і Тэрауці. Мета нарады, піша агенства, невядома.

Кабінет Окада сёння ў 2 гадзіны 30 мін. дня апублікаваў заяву, што кабінет лічыць сябе абсалютна са стварыўшаеся становішчам. У заяве адзначаецца, што палітыка арміі завяршыла падольнае мірнае, урад і населен-

ніцтва павінны зараз займацца выкананнем сваіх абавязкаў, «уступліваваючыся ад вайсковай, трымацца ў рамках умеранасці і самаудалання».

Агенства «Домей цусін» паведамляе, што Сайондзі перагара савака паведаміў імператару, што ён гатую ў любы момант прыехаць у Токіо.

Згодна паведамлення «Асахі», у фінансавых колах лічыць катэгарычна неабходным, каб новы кабінет не адступаў ні на крок ад фінансавай палітыкі Такахасі, бо ўсялякая змена палітыкі Такахасі безумоўна затрудніць ажыццяўленне пазычкова і валютнай палітыкі, ухвалянай у мінулым падольнымі годамі.

ХАРАКТАР НОВАГА УРАДА

ТОКІО, 2 сакавіка. (БЕЛТА). Усе газеты знаходзяць, што фармуемы новы ўрад павінны быць «моцным», тым больш, што падзеі вельмі ускладнілі ўнутранае і міжнароднае становішча Японіі.

Партыя сейкава, мінесот і сякай тэйсото (сацыял-дэмакратычная) на прыступ падзей зусім ступіла вальс. У той жа час вяснянае кіраўніцтва і старшы саюзнай праўдліцы, павольна слоў газет, прыяцільна актывізацы ў падрыхтоўцы новага кабінета. Павольна слоў «Томіуры», арміі ўсё роўна, што будзе ўзначальваць новы кабінет, але яна лічыць, што кабінет павінен быць «вядрым і здольным

змяніць сучаснае становішча ў Японіі і правесці дзяржаўную палітыку, адпаведную цяперашняму надзвычайнаму становішчу».

Агенства «Домей цусін» паведамляе, што «армія не высоўвае на сутнасці справы канкрэтнага кандыдата на пост прэм'ера», але лічыць, што новы кабінет павінен захапіць выкараненнем прычын лютэўскіх падзей. Пры гэтым, піша агенства, лічыцца, што «ваенныя ўлады дэдаўдзі свае погляды да вядома князя Сайондзі праз Кавасіма (ваенны міністр) нават у будзе пытанне аб поглядзе ваенных улад».

УДЗЕЛЬНІКАЎ ПУТЧУ

ТАТЭ ПУТЧЭСТАМІ 26 лютага міністра фінансаў Японіі Такахасі.

ТОКІО, 1 сакавіка. (БЕЛТА). Камандаванне войскамі, якія ажыццяўляюць ваеннае становішча ў Токіо, сёння апублікавала першае камюніке аб лёсе афіцэраў, кіраўніцтва апазіцыйнага падзеі ў Токіо. У камюніке ўказваецца, што «Попака лакачюў самагаўствам, а Муракава, Ісобе і Сібукава пасаджаны ў ваенную турму. Усе ўнпер-афіцэры і салдаты зместаны ў адпаведныя казармы і трымаюцца ў асобных памяшканнях».

ЗАЯВА ГІТЛЕРА карэспандэнту «Пары мідзі»

ПАРЫЖ, 28 лютага. (БЕЛТА). «Пары мідзі» друкуе інтэрв'ю свайго супрацоўніка Бетрама дэ-Жувенеля з Гітлерам. Гітлер зноў заявіў, што ён мае мірныя намеры ў адносінах Францыі і прасіць сумленні ў гэтых адносінах, папрабавач палітыку неспрасаднага пагаднення з Германіяй.

«Вы добра зробіце, — заявіў

Гітлер, — калі сур'ёзна абдумваеце мае прапановы аб пагадненні. Я вас заклікаю парамаўсяліць. У жыцці народу бываюць ранаўчыя моманты. Вы можаце знішчыць протэсту неабодку, якая пражакамондуе Францыі, пасляўшчы сумленні ў гэтых адносінах, папрабавач палітыку неспрасаднага пагаднення з Германіяй.

Водукі французскага друку на інтэрв'ю Гітлера

ПАРЫЖ, 29 лютага. (БЕЛТА). Пэрынак у «Жо де Пары», аднаўчачы пачытаўшы гэты інтэрв'ю Гітлера па адрасу Францыі, задае пытанне:

«Чаму гэты ваілік пасля мноства аналагічных заклікаў не пераканаў нас? Таму, — адказвае Пэрынак, — што ўплываў за яго прэаўдучае будзе свабодна рух Германіі і Францыі ў Францыі. Гэта камінацыя будзе азначаць, што сё Францыі будзе аддацца ад лёсу іншых краін Еўропы. Калі Германія ўступіць у канфлікт з адным са сваіх суседзёў, мы павінны заставацца без усялякага падтрымоўкі з нашага боку пашчэрымі гідлачымі гэтага бою.

Аднак, што абудовае, калі яна ячэ больш змяшчаюцца ў рэзультаце сваёй перамогі і авернення ваіны да нас, каб прыдзітаваць нам сваю волю? Гітлер стараецца суакопаць нас у гэтых аспэктах. Аднак, калі сапраўды ён мае ў сваёй душы такое гаравае мірнае мяшчэнне, то чаму ён з такой упэўненасцю амаўчаецца дапамоца да дагавору аб узаемнай дапамоцы ў Цэнтральнай і Паўночна-Усходняй Еўропе, якія гарантуецца, што ніякая агрэсія не можа быць праведзена беспакарава?»

У агляненне Пэрынака параўноўвае Гітлера і германскіх фашыстаў з сціхлым іацэаўцам, супроць якіх неабходна прымаць метэры-яльныя меры перааўдчыі.

Аналітычны думкі выказвае ячэная частка французскага газет, у прыватнасці, орган дэлаўчых колаў «Журнэ эндэпэрсэра».

«Шчырасьць» запэўненія Гітлера

ЛОНДАН, 2 сакавіка. (БЕЛТА). З пайнфармаваных крыніц паведамляюць, што Гітлер даў сваё інтэрв'ю супрацоўніку «Пары мідзі» Жувенелю за тыдзень да яго апублікавання ў гэтай газеце, спадзіваючыся такім шляхам сарваць рэдакцыйнае франка-савецкага дагавору палатэй дэпутатаў. Аднак, да ратыфікацыі інтэрв'ю з невядомых прычын не было

Заява Гітлера карэспандэнту «Пары мідзі»

ПАРЫЖ, 1 сакавіка. (БЕЛТА). Газеты прадаўваюць абмярковаць заяву Гітлера карэспандэнту газет «Пары мідзі» з заклікам на франка-германскага аб'яднання. Асноўны тон большасці артыкулаў аякпаваецца ў тым, што прапанова прадаўвае чаровы манеўр, і Гітлер не зааўдучоўвае дэлаўч. Заключная частка дэлаўчарні Гітлера носіць наволае слоў «Журналь дэ дэба», пагражаючы характар, яна разлічана на тое, каб германскі ўрад змог атрымаць заявіць, што калі ён і вымушаны пасвадзіць алоў Гітлеру перад якім-небудзь адваўшчыма фактам, то гэта на віне тых, хто не павядаў прыняць «спраўдліваю руку».

«Эр нувель» піша, што ў сапраўды Гітлер заклікаваў франка-англійскі аб'яднае, якое супадае з ратыфікацыяй франка-савецкага дагавору і супрацьчыі германскім пашам. Тым чынам, спадзіваючыся рухав Гітлера не мае ніякай іншай мэты, апрача жадання ўнесці раскол у франка-англійскае пагадненне.

«Ордэ» іранічна заўвагае, што Гітлер прапануе Францыі дружбу, аднак ён пры гэтым не таворыць якой цінаў Францыя атрымае гэту дружбу.

Вельмі скептычна аб дэлаўчарні Гітлера адкаваецца «Франко міні-тэр». У артыкуле генерала Кюньяла ўказваецца, што Францыя не павінна пашаўсці ў распадзінчу дэлаўчару каталонскага парламента, распадзінчу парламента, у прыватнасці, каталонскага парламента ў кастрычніку 1934 года. Парламент быў склікан да выбараў старшын каталонскага ўрада. Старшынэй зноў выбран Компаніа, на днях па амністыі вызвалены з турмы.

Закрыцце памяшканняў фашысцкай арганізацыі ў Мадрыдзе

ПАРЫЖ, 1 сакавіка. (БЕЛТА). З Мадрыда паведамляюць, што па загаду паліцыі закрыты памяшканні фашысцкай арганізацыі «Фаланга дэлаўчале» (Іспанская фаланга).

ТАВ. К. Е. ВАРАШЫЛАЎ У БАКУ

БАКУ, 29 лютага. (ТАСС). 29 лютага народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза таварыш К. Е. Варашылаў у супраадаўчэй сакратара Закаўкаўскага ВКП(б) тав. Веры і камандуючага войскамі Закаўкаўскай ваеннай акругі камандарма 2-га ранга тав. Левадоўскага прыбыў у Баку. Прыяўшні на вакасе рапарт начальніка ганаровай варты, нарком вышэйшай на пляч. з усіх бакоў раз-

даюцца воклічы: «Нахай жыве вядлі Сталін», «Нахай жыве правадзі Чырвонай арміі таварыш Варашылаў!»

Пад гучнае «ўра» тав. Варашылаў палымаецца на трыбуну і таворыш прывітальную прамоваў камандарма 2-га ранга тав. Левадоўскага прыбыў у Баку. Прыяўшні на вакасе рапарт начальніка ганаровай варты, нарком вышэйшай на пляч. з усіх бакоў раз-

Пасля адказнай прамовы старшын Суваркома Азербайджанскай ССР тав. Рахманова нарком ходзіць на пляч. з усіх бакоў раз-

Тэлеграма тав. Л. М. Кагановіча работнікам Забайкальскай, Сталінскай і інш. чыгунак

МАСКВА, 2 сакавіка. (БЕЛТА). Народны камісар штыхоў зносіт тав. Л. М. Кагановіч дэлаўч тэлеграму работнікам Забайкальскай, Сталінскай, Данскай, Ойяўскай, Пермскай, М.-Курскай і Томскай дарог. Цялкам вітаючы ініцыятыву работніцкаў гэтых дарог па правядзенню ў сакавіку фэсаўскай стаханаўскай дэкады на чыгуначным транспарце, тав. Кагановіч паставіў заадуку ў стаханаўскую

дэкаду амагацца за ўздым чыгуначнага транспарту на новую ступень, за хуткае прасоўванне паязюў, за выкананне заданняў наплага любімага правядзена тав. Сталіна — штодзень грузіць не менш 80 тысяч вагонаў у суткі.

У матах арганізацыя правядзення дэкады па дарогах і службах устаноўлен тэрмін правядзення дэкады, пачынаючы з 15 і да 25 сакавіка.

Пятая сесія ЦВК Чувашскай рэспублікі

ЧЭВАКСАРЫ, 1 сакавіка. (БЕЛТА). Сёння ўвечыры ў Чэваксарах адбылася пятая сесія ЦВК Чувашскай рэспублікі. На сесіі прысутнічаюць сотні майстроў высокага ўзрэджа, перадавікоў прамысловасці і стаханаўцаў прамысловасці. У прэзыдыуме — старшыня ЦВК Саюза ССР тав. Чарвякоў, кіраўнікі Чувашскай рэспублікі.

Пад бурныя авацыі сесія выбірае ганаровы прэзыдыум у складзе палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з тав. Сталіным.

З прамовай выступіла тав. Чарвякоў. Ён таворышчы аб цяжкім мі-

нулым чувашскага народу і аб новым шчаслівым жыцці, якое будзе будзе зараз працягваецца Чувашскай рэспублікі пад сцягам партыі Леніна—Сталіна.

У канцы сваёй прамовы тав. Чарвякоў зачытае паставоў Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР аб узнагароджанні Чувашскай АССР вышэйшай узнагародай Саюза — ордэнам Леніна і ўручае яго старшын ЦВК Чувашыі тав. Нікіціну. Бура авацыі нясецца з залы, раздаюцца воклічы: «Нахай жыве вядлі Сталін», Сесія паслала прывітальнае тав. Сталіну.

Фініш пераходу менск — масква ў супроцьгазах і супроцьпрытніх касцюмах

МАСКВА, 2 сакавіка. (Па тэлеграфу). Рабочыя-стаханаўцы менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» — удзельнікі пераходу Менск—Масква ў супроцьгазах і супроцьпрытніх касцюмах — прыбылі 2 сакавіка ў 17 гадзін 10 мінут у Маскву.

Удзельнікі пераходу сустракалі рабочыя-стаханаўцы швейных фабрык Масквы, прадстаўнікі ЦК комсамолта, ЦК саюза швейнікаў і т. д. На мітынг у прыгнаннем выступіла ўдзельніца пераходу-стаханаўца тав. Кісялёва, якая расказаала, у якіх умовах быў зроблен пераход, а таксама паведаміла аб становішчы абарончай

работы на фабрыцы «Кастрычнік». Ад імя рабочых-стаханаўцаў маскоўскай швейнай фабрыкі удзельнікі пераходу вітаў тав. Васільеў. На мітынг была зачытана прывітальная тэлеграма Менскага гардэкаса камітэта партыі. З прывітанням ад імя Кагановіцкага райкома партыі і комсамолта выступіў тав. Ляпіцэ.

Удзельнікі пераходу паслалі прывітальную тэлеграму тт. Піяло і Валковічу, гаркому партыі — тт. Рышкіну і Хадасовічу, Кагановіцкаму райкому партыі — т. Варончанка.

У Маскве ўдзельнікі пераходу прабуць некалькі дзён.

Ваенныя дзеянні ў Абісініі

РЫМ, 1 сакавіка. (БЕЛТА). У Тэмбіене ўжо два дні ідзе бой, у якім з боку італьянцаў прымаюць удзел два корпусы, а з боку абісініўцаў войска раса Каса і раса Сейюма. Падрабязнасці гэтага бою невядомыя.

Адначасова з пераможнымі рацыйнамі італьянскіх газет апублікаван дэкрэт, які забараняе продаж мажоран з мукі частага палому. Увядзен палы рад абмежаванняў, накіраваных на памяншэнне спажывання мукі.

ЛОНДАН, 1 сакавіка. (БЕЛТА). Як перадае Рэйтар, нефіцыйна-ныя весткі паведаваюць, што на

паўночным фронце недалёка ад Амба-Алагі адбыўся жорсткі бой. Думаецца, што італьянскія войскі захавалі частку ўзвышша Амба-Алагі.

Паводле слоў «Сендэй таймс», у Лондане пачуе думка, што, хоць войскі раса Мулугула панеслі цяжкія страты, італьянскія прасоўваючы ўскладзіла для італьянцаў, камунікацыйную праблему і праблему снабжэння. Загал аб хуткім наступленні мае хутчэй палітычны, чым ваенны характар. Італьянцы хочун зрабці уражанне на «камітэт восемнашч» сваімі поспехамі і паказаць, што саацкі не аслаблі Гітлі.

Інтэрв'ю карэспандэнта «Дэйлі тэлеграф» з негусам

ЛОНДАН, 29 лютага. (БЕЛТА). Карэспандэнт «Дэйлі тэлеграф» Інтэрв'юваў негуса. Негус выказаў надзею на тое, што «камітэт восемнашч» не адкадае расшырэння санкцыі. Паводле слоў негуса, італьянскія прасоўваюць паддаўча камуніка

НАПЯРЭДНІ АБМЕНУ ПАРТЫЙНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

АБ АДНОЙ ШКОДНАЙ АРБЕНТАЦЫІ

8 студзеня прынята партарганізацыя Чалускага гарсовета абавязана пашыраць сягондальнае пленуме ЦК ВКП(б) аб выніках правяркі партдакументаў. Шкод прыняў такую паставу:

Рашэнні пленума партаргана ўключае. Кожны камуніст бярэ на сябе канкрэтны самаабавязальства: Старшыня гарсовета тав. Смоляк абавязана прывесці ў гарад у культурыны выгляд дабіцца сто-процентнай калектывізацыі ўсіх індывідуальных гаспадар на горадах да 15 цэнтнераў з гектара, падрыхтаваць музычныя для гарадскога саду і забяспечыць гарад музычнай.

Камуніст Салагубаў — прывесці нію ў культурыны выгляд. Камуніст Тачынькіна — выканаць прафпільна на сваёй арбелі не менш, як на 100 проц.

Прыкладна такія ж абавязальствы былі ўзяты ўсім камуністамі прынятай партарганізацыі гарсовета.

Цяпер парторг т. Юрэва абавязана паставіць на адным з партыйных сходках індывідуальныя справядлівыя камуністаў аб выкананні ўзятых ім самаабавязальстваў на партыйных да абмену партыйных дакументаў.

Парторг соўгаса «Лява» т. Вуйнык спадзяюцца чакае абмену партыйных дакументаў. Усе, што трэба было зрабіць у гэтай справе, ужо зроблена, — гаворыць ён. — Рашэнні пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б) Беларусі, а камуністаў ужо дасканала правярны; асабліва толькі правярны аднаго камуніста, прыбыўшага з другой арганізацыі, і тады можна будзе мяняць партыйныя дакументы.

Над пытаннем актывізацыі камуністаў т. Вуйнык не адмовіўся. Галоўная задача пры абмене партыйных дакументаў — гэта, на яго думку, выкрыць пралевых

у ВКП(б) ворагаў партыі, прахадзімаў і жулікаў.

У кіраўніцтве соўгаса няма шчырага ўдзялення і аб тым, каго лічыць стаханавцам. Стаханавцам тут у адвольнай меры лічыць цялячкіна Канашавіч, якія выдала 30 цынт без усякага адыходу, і трактарыста Пахомава, які за 1935 год узяў 415 га (а у соўгасе гэта лічыцца прадзелам). — Лепшым стаханавцам лічыцца ў нас, — гаворыць тав. Вуйнык, — нядаўна памершы бухгалтар тав. Стральцоў. Ён зрабіў вялікую справу — адыў галаву справядліва без усякага спавення.

Камуністаў-стаханавцаў у соўгасе няма.

Прыкладна такім жа чынам рыхтуецца да абмену партыйных дакументаў і прынятая арганізацыя МТС.

За апошнія тры месяцы партарганізацыя не заслухала ніводнай індывідуальнай справядлівай камуніста. Партыйныя нагрукі выконваюцца дрэнна. У партарганізацыі няма ніякага плана работы. У арганізацыі 4 члены і 1 кандыдат партыі. Більш група спачувачых з трох чалавек. Але ні адзін з гэтых людзей не з'яўляецца стаханавцам.

Мы знарок паказалі толькі тры прыклады партарганізацыі, якія ў райкоме лічыцца самымі лепшымі. Астатнія партыйныя арганізацыі ніяк не абавяралі пытанне аб партыйных дакументаў.

Прычынай усёму гэтому з'яўляецца тая блытаня пацыяна, якую займае райком партыі ў п'ярых партыйных дакументаў. У паставе бюро райкома ад 18 лютага мы чытаем наступнае: «Абмен партдакументаў на нашай партарганізацыі павінен прайсці пад знакам мабільнаці ўсіх партыйных арганізацый і кожнага камуніста на павышанне класавай пільнасці і ў парадку большавіцкай крытыкі і самакрытыкі».

Праверні работу па выяўленню яшчэ застаўшыся ў нашай партыі класавых ворагаў, якія апукачым шляхам пралевы і партыі і не выкрыты пры правярцы партыйных дакументаў. К тым, 20 лютага райком правёў нараду партарганізацыі на пытанне падрыхтоўкі да абмену партдакументаў. Тры разы выступалі на гэтай нарадзе сакратар райкома КП(б) тав. Геурасёва. Ва ўсіх сваіх трох выступленнях т. Геурасёва гаварыў аб неабходнасці выкрыць усіх ворагаў партыі, прахадзімаў і жулікаў. Але ні слова не сказаў сакратар райкома аб тым, што

Калі пры правярцы партыйных дакументаў асноўную ўвагу партыйныя арганізацыі сконцэнтравалі на тым, каб выкрыць апукачым шляхам пралевых у ВКП(б) ворагаў партыі, усякага роду прахадзімаў і жулікаў, то пры абмене асноўную ўвагу неабходна звярнуць на тое, каб выявіліся ад пралевых, якія не апраўдваюць высокага звання члена партыі, людзей, якія выпадкова палілі ў рады ВКП(б). (З рашэнняў пленума ЦК ВКП(б) аб выніках правяркі партыйных дакументаў).

У т. Геурасёва наконце гэтага існуе вельмі арыгінальная тэорыя. Ён лічыць, што няма патрэбы гаварыць партарганізацыі аб неабходнасці выяўлення ўсіх пралевых, выпадкова трапіўшых у партыю людзей, ад неабходнасці актывізацыі партыйных арганізацый. Выдаецца гэтай задушкі т. Геурасёва паказвае за сабой асабіста.

— Я, — гаворыць ён, — добра ведаю ўсіх камуністаў і ні адзін пралевы ад мяне нікуды не схавася.

Такая арыгінальная тэорыя прывяла да таго, што партыйныя арганізацыі раёна амаль зусім не рыхтуецца да абмену партыйных дакументаў.

Гор. Чавусы. Я. ГЕРЦОВІЧ.

АГІТАЦЫЯ І ПРАПАГАНДА

КАШТОЎНЫ ВОПЫТ

Абедзены перапынак. Рабочыя, скончыўшы сядзенне, рассядваюцца супроць вывешанай у паку геаграфічнай карты. Агітатар Рубінштэйн пачынае тэарэтычную гутарку.

— Сёння мы знаёмімся з пытаннем аб перамозе Народнага фронту на выбарах у парламент у Іспаніі, — гаворыць Рубінштэйн.

Напомніўшы аб іспанскіх падзеях 1934 года, аб прычынах паражэння паўстання, Рубінштэйн пераходзіць непасрэдна да падаеў у сувязі з перамогай Народнага фронту. Ён зачытвае асобныя вытрымкі з газет «Правда» аб падзеях у Каталоніі, аб вызваленні палітвязьняў і інш.

Рабочыя з'яўляюць пытанне — якія бліжэйшыя магчымасці канчатковай перамогі пралетарыята Іспаніі? Разабраць падрабязна гэта пытанне не дазваляе час. Стрэнна гадзінічка паказвае 12. Абедзены перапынак скончыўся. Даварваюцца спецыяльна абраныя для больш падрабязнага разгляду пытанні аб становішчы ў Іспаніі.

Спецыяльным гутаркі, не абмежаваныя рамкамі абедзенага перапынку, праводзіцца часта, калі рабочыя высюваюць пытанні, якія патрабуюць падрабязнага, усёбаковага асветлення. Для такіх пытаньняў агітатар Рубінштэйн больш за ўсё выкарыстоўвае выхадныя дадзены. Так, было разгледжана пы-

танне аб перамозе камунізма ў адной краіне, агульны агляд міжнароднага становішча і інш.

Рабочыя зацікавіліся гутаркамі Рубінштэйна. Ні адно пытанне міжнароднага становішча і ўнутранага жыцця Савецкага Саюза не ўпаўсюль Рубінштэйна. Ён штодзень на правільна гутары на п'ярых пытаньнях, дасканала падрыхтаваўся да гутаркі, убробіўшыся неабходнымі матэрыяламі.

У дазвонку агітатара Рубінштэйна на запавяшана кожная гутарка, кожная прапараваная тэма. У гэтых запісах мы знаходзім не толькі такія тэмы, як нота уручаваньня СССР, аб прыёме ў Крамлі лядзянкі Бурата-Мангольскай республікі, што сабой уяўляе Мангольскай народнай республіка (яе падлічым лад, гаспадарчае развіццё, з якім мяжуе), але і такі запіс: «Чыталі фельетон Рыліна — «Арыскае пачасце», рад вытрымак з асобных твораў мастацкай літаратуры».

Чытка асобных урывкаў з мастацкай літаратуры і фельетонаў прывявае гуэт у рабочых да чытання мастацкіх твораў.

Рабочыя зварваюцца да свайго агітатара Рубінштэйна па ўсіх ясных для іх пытаньнях. Сваю работу ён агітатар Рубінштэйн падаў з чытання газет і паступова

пераходзіў да усвай самастойнай гутаркі, спачатку адзін раз у тыдні, а зараз штодзеньны гутаркі ўвайшлі ў сістэму.

У калектыве агітатараў, друкарні імя Сталіна вельмі агітатары і рэдактары артыкул у журнале «Вопыт партыйнай агітатары» з № 3 (студзеня 1936 г.), пад загалоўкам «Кожнаму гуртку — свой план і тэрміны» і намішчы практычныя меравыствы па яго рэалізацыі.

Разгледзіць і зацвердзіць на парткоме планы і тэрміны праходжання на кожнаму гуртку практычных заняткаў і па асобных раздзелах, напірае прапараваным гэта пытанне з кожным кіраўніком гуртка пры ўздыме слухачоў, а канкрэтным улікам асаблівасцей кожнага гуртка, падрыхтоўкі слухачоў і ўмоў работы.

2. Абавязваць гаррайкомы аказаць усемерную дапамогу партарганізацыі ў гэтай справе, шляхам істраўтвання і кантролю за правядзеннем гэтай дэятывацыі, а таксама заслухоўваць і зацвердзіць на гаррайкомах план і тэрміны праходжання праграмы па ўсіх гуртках лавышанага тыпу і на іншых кружках, з выбарчым парадку.

3. Даручыць т. Чыжова ўстанавіць кантроль за правядзеннем гэтай паставы.

Сакратар Менгаркома КП(б) РЫСІН.

ДЭЛЕГАЦЫІ МІЖРЫСНАГА ПАРАВОЗАРАМОНТАГА ЗАВОДА ІМЯ ВАРЫКІСА І РАБОЧЫХ-ПУЦЕЦІАУ ДАНЕЦКАЙ ДАРОГІ У ТАВАРЫША Л. М. КАГАНОВІЧА

29 лютага народны камісар шляхоў аносіў тав. Л. М. Кагановічу прыняць дэлегацыі рабочых Міжрыснага паравозарамонтажнага завода імя тав. Варыкіса і рабочых-пуцецаў Данецкай дарогі. У часе ажыццяўлення гутаркі тав. Л. М. Кагановіч павінаў дэлегіраваць завод, жыццём і бытам неабходна павышыць выпуск апаратаў часта, звярнуўшы асаблівую ўвагу на якасць прадукцыі. У гутарцы Лазар Майсеевіч падрабязна павінаў становіцца пучейскай гаспадары, работай крываносаў-пуцецаў. Народны камісар прасіў дэлегатаў перадаць парачае прытанне перадачкім-крываносаўцам пучейскай гаспадары Данецкай дарогі. («Правда»).

ПАДЗЕЛ УСУРЫСКАЙ І УСХОДНЕ-СІБІРСКАЙ ЧЫГУНАК

На паставе паставы Чыгунак Народных Камісароў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) ад 27 лютага 1936 года, Народны камісар шляхоў аносіў тав. Л. М. Кагановічу выдзіць ад падзелу Усурыйскай чыгуны на Далека-Усходнюю і Амурскую і Усходне-Сібірскую чыгуны — на Усходне-Сібірскую і Крэйнарскую.

У горадзе Хабаровску будзе знаходзіцца кіраўніцтва Далека-Усходняй дарогі, у горадзе Свободным — Амурскай, у горадзе Іркуцку — Усходне-Сібірская і у горадзе Крэйнарску — Крэйнарскай дарогі.

Падзел дарог павінен быць правядзён да 1 жэрніска. Начальнікам дарог прызначаны: Далека-Усходняй — тав. Лебберг П. В., Амурскай — Рутэберг А. М., Усходне-Сібірская — Кромаль А. П., Крэйнарскай — Місін А. К. Начальнікам Усходне-Сібірская дарогі т. Голяшоў В. Г. з работніцтвом. Начальнікам палітадзела Далека-Усходняй дарогі прызначан т. Бобрышоў Д. Т., Амурскай — тав. Влоян Ф. Г., Усходне-Сібірская — тав. Весна А. А. і Крэйнарскай — тав. Пятрасян. Начальнікам палітадзела Свободна-Амурскай дарогі прызначан т. Шпектарэў Г. М.

АБ ПЛАНІ І ТЭРМІНАХ ПРАХАДЖЭННЯ ПРАГРАМ ПА СЕТЦЫ ПАРТВУЧОБЫ ПАНСТАВА САКРАТАРЯ ІТА МЕНГАРКОМА КП(б)Б

1. Прапаравыць ўсім парткомам абавязваць на сваіх пасяджэннях перадаць артыкул у журнале «Вопыт партыйнай агітатары» з № 3 (студзеня 1936 г.), пад загалоўкам «Кожнаму гуртку — свой план і тэрміны» і намішчы практычныя меравыствы па яго рэалізацыі.

2. Абавязваць гаррайкомы аказаць усемерную дапамогу партарганізацыі ў гэтай справе, шляхам істраўтвання і кантролю за правядзеннем гэтай дэятывацыі, а таксама заслухоўваць і зацвердзіць на гаррайкомах план і тэрміны праходжання праграмы па ўсіх гуртках лавышанага тыпу і на іншых кружках, з выбарчым парадку.

3. Даручыць т. Чыжова ўстанавіць кантроль за правядзеннем гэтай паставы.

Сакратар Менгаркома КП(б)Б РЫСІН.

3 легендарным героем грамадзянскай вайны Чалавечым Лёніні ў якім святліце не знаходзіцца. Але прывітаць бясстрашнага палкаводца ён носіць недарма. Выстры погляд бланкітых вачэй, смеіцца і валор пры ўсіх і ўсякіх «апарачыя» выдзілілі 12-гадовага Чалавеча атамана над сваім адрывочкім. Яны, аднаголікі, якіх у Лёніні было шмат да таго, як падарваць на ланічых дамах і прымыкаць і прывасілі яму клічкі «Чалавечы». Спраўдана свайго прозвішча Чалавечы не ведае, як не ведае яго ніхто. Так і замалавалася за ім прозвішча вядомага героя. Так і лічыцца ён у афіцыйных спісах спісак дэятываўскага дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пасваёму ён гэта — прозвішча стараіцца апраўдаць і тут, у дзіцячым доме, чым дастаўляе шмат клопатаў і непрыемнасцей сваім выхаванцам. Лёніні ачышчыў і лічыцца дзіця, які на словах зацвердзіў, што ён Чалавечы, але на дэятываўскай дэятыва Чалавечы Лёніні.

Пахаванне акадэміка І. П. ПАУЛАВА

ЛЕНІНГРАД, 1 саватка. (БЕЛТА). На шырокіх праектах і плошчах горада Леніна з'явіліся прыслуханы жалобныя слягі. Сёння прапоўныя Ленінградцы ўсім народам нашай савецкай радзімы, з усім культурным чалавечым чытаць сусветнага вучонага, вядомага дэятыва-акадэміка Івана Петровіча Паўлава. У стобочы смутку і журбе вайна жыццё вількага горада. 10 гады раніш. У Калонію залу паліца Урышка бясшумна ўваходзіць і займаецца месца ля трупны сваякі і блізкія, супрадоўныя нябожчыка, прадстаўнікі навуковых і грамадскіх арганізацый.

У залу ўваходзіць і займаецца месца ля трупны сваякі і блізкія, супрадоўныя нябожчыка, прадстаўнікі навуковых і грамадскіх арганізацый.

У залу ўваходзіць і займаецца месца ля трупны сваякі і блізкія, супрадоўныя нябожчыка, прадстаўнікі навуковых і грамадскіх арганізацый.

Жалобны мітынг на Волкавых могілках

На Волкавых могілках ля сваякіх магіл — жалобны мітынг. Ад імя ўрадавай камісіі па арганізацыі пахавання мітынг адкрывае сакратар Акадэміі навуц СССР

Таварыш! Совет Народных Камісароў СССР і Цэнтральны Камітэт Усеаюнага Камуністычнага партыі (большавікоў) даручылі мне выказаць пацуждзі глыбокага смутку над майшым вількага вучонага Івана Петровіча Паўлава.

Іван Петровіч Паўлаў быў не толькі найвышэйшым фізіялагам сучаснасці. Вількае яго значэнне і для медыцынскай навуцы.

Паўлаў сваю навуковую дэятыву ў вількіі ён на працягу дзесяткаў год свайго работы на эксперыментальнай фізіялогіі шырока скарыстаў клінічны нагляд данні. Накапіўшы велізарны матэрыял фактаў і зрабіўшы свае геніяльныя абгульчэнні на пытаньнях вышэйшай нервовай дэятывацыі, Паўлаў на сціле сваіх год зноў звярнуўся да клінікі для іх правяркі і практычнага прымянення.

У апошнія гады свайго жыцця Паўлаў скарыстаў сваю тэорыю ўмоўнага рефлекса для тлумачэння, разпавянення і лічынны рэду псіхічных захворванняў.

У навуковай спадчыне Паўлава закладзены велізарны магчымасці для вызначэння адной з найважнейшых практычных задач, якія ставіць сабе навука — для пераацэнкі хароб, для абгульчэння пацуждзі людзей, для адраўдзлення чалавечых.

Іван Петровіч Паўлаў заўсёды будзе жыць у нашым саванні, які дастойны ўсемернага пераймання ўсёй савецкай вучонага, адданага ўсёму свайму дэятыву, усяму сваёму іпучую энергію, кожную мінуту свайго савецкага жыцця лубомай справе, справе служэння чалавечы.

Мы памнем у Паўлаве вількага эксперыментатара, які ніколі не пакідаў глыбкі канкрэтных фактаў і будаваў свае геніяльныя абгульчэнні на аснове ўпартай, часнай і істотнай навуковай работы.

Гэту работу ён арганізоўваў з перафарульчэнным майстарствам, павялава і прывасіў савецкай культуры працы і дэятываў адрасні да фактара часу. Ён быў ра-

маў з вількімі пацуждзім выхаванцамі хор акадэмічнай вількіі «Рэвіем» Матара.

Праз кожныя дзесяці мінуты змяняюцца ганаровыя варты. За 10 мінуці да вількіі грамадзянскай паводы да ганаровы варты становіцца асаблівым адыдзена навуцы ЦК ВКП(б) тав. Баўман, камандуючы войскамі ЛВА камандарм І-га ранга тав. Шапанішчыў, старшыня ленынградскага абласна-акадэмічнага савета тав. Кадзкі, ленынградскага савета тав. Кадзкі, Апошнія 5 мінуці у ганаровай варты ля трупны геніяльнага вучонага стаяць тав. Жданав, Чудав, Угараў і Камісін.

Паніхда скончыла. Тав. Баўман, Кадзкі, Шапанішчыў, акадэмік Орбелі, прафесар Ішкін, Пленіў, сніа нябожчыка В. І. Паўлаў выносіць трупна з палаты Урышка і ўстаўляе на гарматыны лафет. Жалобная працэсія паводы накіроўваецца на вуліцах горада Леніна к Волкавым могілкам. Наперадзе слухачы ваенна-медыцынскага Акадэміі існуць незлічоныя коліскасы вількоў. За трупною ідуць сваякі нябожчыка і тав. Угараў, Камісін, Кадзкі, ардынаторы, стаханавец Сметанін, дэлегаты з Масквы, Украіны, Беларусі, Рамава на-Доне, Рэзані, а таксама памытывычныя вількіі прапоўны.

Лепшым выняком на яго магілу будзе істотная работа нашых савецкіх вучоных — работа ў павышэнні ступіні вяд тав. акадэмічнага і істотнага біялогіі, біяфізіялогіі, медыцыны, якія выскунты геніем гэтага вількага чалавечы навуку.

Іван Петровіч Паўлаў з усёй уладзівай яму паласою любові нашу радзіму. Ён быў поўны павышэнняй годасці ў тым высокім значэнні, якое прыдаваў гэтаму павышэнню Лёніні і прыдае Сталіні.

Паўлаў належыць бясстрашна на вількім рускаму народу, рускай гісторыі, ён належыць ёй Дабралюбаў, Пісарав, Тэрнышэўскі, Некрасав — лепшымі людзмі яго эпохі, пахаваныя недарма на гэтых-жа могілках.

Паўлаў належыць савецкай краіне. У сваіх апошніх выступленнях Іван Петровіч Паўлаў неаднаразова падкрэсліваў сваю адданасць савецкаму ладзі і пачуўнасць у лубоку мінуту стаяць на яго абарону.

Іван Петровіч Паўлаў з усёй уладзівай яму паласою любові нашу радзіму. Ён быў поўны павышэнняй годасці ў тым высокім значэнні, якое прыдаваў гэтаму павышэнню Лёніні і прыдае Сталіні.

Паўлаў належыць савецкай краіне. У сваіх апошніх выступленнях Іван Петровіч Паўлаў неаднаразова падкрэсліваў сваю адданасць савецкаму ладзі і пачуўнасць у лубоку мінуту стаяць на яго абарону.

Іван Петровіч Паўлаў з усёй уладзівай яму паласою любові нашу радзіму. Ён быў поўны павышэнняй годасці ў тым высокім значэнні, якое прыдаваў гэтаму павышэнню Лёніні і прыдае Сталіні.

Паўлаў належыць савецкай краіне. У сваіх апошніх выступленнях Іван Петровіч Паўлаў неаднаразова падкрэсліваў сваю адданасць савецкаму ладзі і пачуўнасць у лубоку мінуту стаяць на яго абарону.

Іван Петровіч Паўлаў з усёй уладзівай яму паласою любові нашу радзіму. Ён быў поўны павышэнняй годасці ў тым высокім значэнні, якое прыдаваў гэтаму павышэнню Лёніні і прыдае Сталіні.

Паўлаў належыць савецкай краіне. У сваіх апошніх выступленнях Іван Петровіч Паўлаў неаднаразова падкрэсліваў сваю адданасць савецкаму ладзі і пачуўнасць у лубоку мінуту стаяць на яго абарону.

Іван Петровіч Паўлаў з усёй уладзівай яму паласою любові нашу радзіму. Ён быў поўны павышэнняй годасці ў тым высокім значэнні, якое прыдаваў гэтаму павышэнню Лёніні і прыдае Сталіні.

Паўлаў належыць савецкай краіне. У сваіх апошніх выступленнях Іван Петровіч Паўлаў неаднаразова падкрэсліваў сваю адданасць савецкаму ладзі і пачуўнасць у лубоку мінуту стаяць на яго абарону.

Іван Петровіч Паўлаў з усёй уладзівай яму паласою любові нашу радзіму. Ён быў поўны павышэнняй годасці ў тым высокім значэнні, якое прыдаваў гэтаму павышэнню Лёніні і прыдае Сталіні.

ПРАМОВА ТАВ. КАМІСІНАГА

супроць усёмага скарывання навуцы для адраўдзвання народных мас.

Вось тэму так высокая пачынае навуковы гений Паўлава ў нашай краіне, якая амагаецца і перамагае пад сцягам вучыня Маркса-Энгельса-Леніна-Сталіна.

Іван Петровіч Паўлаў быў не толькі найвышэйшым фізіялагам сучаснасці. Вількае яго значэнне і для медыцынскай навуцы.

Паўлаў сваю навуковую дэятыву ў вількіі ён на працягу дзесяткаў год свайго работы на эксперыментальнай фізіялогіі шырока скарыстаў клінічны нагляд данні. Накапіўшы велізарны матэ

СЛОВЫ І СПРАВЫ

(Пісьмо стыханаўцаў)
Я і яшчэ адна стыханаўца будзе та станицы Орша былі на ўсебеларускім адліце стыханаўцаў грамадскага харчавання і на прыёме ў старшыню Соўнаркома тав. Галадзёда. Таксама з намі быў старшыня мясцовага работнікаў грамадскага харчавання т. Жахаравіч.

БЕЛШВІЗЫБЫТ СНАБЖАЕ БРАКАМ

(Пісьмо работнікаў ГУМ'а)
Своасабліва змагаецца за якасць прадукцыі інспектар па якасці менскай базы Белшвізбыта т. Ізексон. 26 лютага ён быў выклікан у ГУМ на склад гатоўвага адлення для агітуд партыі шаўкоўных сукнаў, якія паступілі з базы Швейнабобіта. Замест таго, каб уважліва атэлець прадукцыю і не дапусціць у краму выдображаны тавар, Ізексон стаў на абарону бракераў. Калі бракераў складала выявіла рэд неадпавядаючых і складала акт на бракераў прадукцыю, то ён заявіў, што «пакупніцтва в гэтай сукенкі не вываліцца і адмовіўся падпісаць акт».

МАРГОЛІНА, СТАРАСТАУ І ІНШ. (Уольго б подпісаў).

БЮРАКРАТ СВАВОЛЬНІЧАЕ

(Пісьмо ў редакцыю)
Мы працавалі ў якасці грузчыкаў абменнага пункту станицы Орша. 13 студзеня наменскі начальнік гэтага пункту т. Берыжкоў без усялякіх прычын зваліў нас. Падлітаўшы магчымасць адсялецца ў вадоніх чыгунак, рассяледаўшы гэта, устанавіў бяссправядлівасць звалення і перадаў справу ў праўленне.

ВАЛАНКЕВІЧ, СУПРЭТКА.

А РАДЫЕ УСЕ МАУЧЫЦЬ

(Пісьмо служачага)
Больш года не працуе ў М. Пасочным (Наўмыскі раён) радзівуец. Аднавіць-жа работу ёсць усе магчымаці (ёсць гатовая правадзі лініі, электрычнасць, устаўноўка).

КАРАБКО.

КАРОТНІЯ СИГНАЛЫ

Аднавіць прытанна база Белдзяржкіно (загальны Сонскі) вымае на раённыя выдображаныя кінофільмы. Не так даўно хопілісь дом культуры атрымаў з базы карціны з перабытымі часткамі, мясцамі падраны, мясцамі склееныя вадварот. У выніку нічога з глядачоў нічога не атрымаў.

РАШАТНЕУ.

ГНІЕ ЗРУБ ВОЛНІЦЫ

У Маславоўскім сельсавеце (Горанскі раён) больш года стаіць недабудаванай волніца. Зруб гніе. Будучыя матэрыялы раскравіваюцца.

РАГАЛЕВІЧ.

БЕСТУРБОТНАСЦЬ У ЗАБЕСП. ЧЭННІ ХЛЕБАМ

ОРС паставіўскага дэспрагмеса (Жыткіўскі раён) нярэчовасца дастаіне мукі, а-жа часта арм. ваенца выпчака хлеба.

РАГАЛЕВІЧ.

НЕ ВУЧАЦА

У калгасе імя Сталіна, Якаўлевіцкага сельсавета (Аршанскі раён), па віне кіраўніка гуртка тав. Барысавой часта зрываецца агра-тэхнічная вучоба. У ішых-жа калгасях гэтага сельсавета агра-тэхвучоба зусім не арганізавана.



ЗЯНЬКО НАДЗЕЖДА МІХАЙЛАУНА — свінарка калгаса «Комунер», Капыльскага раёна, унагароджаная ордэнам «Знак Почета». Ёй 18 год. У калгасе з 1931 года, на свінгадоўчай ферме працуе 3 ці год. У 1935 годзе тав. Зянько ад пяці свінмамак захавала 89 параст і 54 пуды мяса ад прыпылду адной свінмаці. Адыходу не было. У аднаго з унагароду саюзны і урадам ордэнам, тав. Зянько Н. М., узяла абавязальства дабца ў 1936 годзе 23 дзельных параст і 75 пудоў мяса ад адной свінмаці.

СПАБОРНІЦТВА ОРДЭНАНОСЦАУ

Піль лепшых майстроў сацыялістычнай жывялагадоўлі — дэлегаці ўсесаюзнай нарады з Капыльскага раёна унагароджаным саюзным урадам ордэнам. Найвышэйшай унагароды — ордэнам Леніна — адзначан Аллякой Іванавіч Гелін — конюх калгаса імя Молатава, В. Раўскага сельсавета. Старшыня калгаса імя Молатава тав. Сабалеўскі Алёксандр Іванавіч, старшы ветурач Капыльскага райземадзельства тав. Алешкевіч Адам Трахімевіч, загальны свінгадоўчай фермы калгаса «Молат» тав. Стаскевіч Васіль Іванавіч і свінарка гэтага калгаса тав. Зянько Надзежда Міхайлаўна атрымалі ордэн «Знак Почета».

Гэта велізарная ўнагарода, — пішуць у сваім пісьме ордэнаносцы, — абавязвае нас працаваць яшчэ лепш, працаваць пасталінеку. І сёння мы зробім куды больш, чым зрабілі летась.

Ордэнаносцы заключылі сацыялістычны дагавор па спаборніцтву ў 1936 годзе. Іх самаабавязальнасць наступная:

Ветурач Алешкевіч А. Т. абавязваецца не дапусціць ніякага выпадку захворвання коней рэмагальбінамі, ліквідаваць старыя ачагі чумы свіней у раёне, палараціць эпоэагмычна захворвання ўсіх відаў маладняка.

Тав. Алешкевіч бярэ пад сваю пташчынню нагляд работу пільных адстаючых свінгадоўчых ферм, каб да канца года вывесці іх у перадавы рады. Пры кожным сельсавецкім арганізацыйна-кантрольна-сінхронна дзеянні, якія акажуць хуткую ветэрынарную дапамогу жывяце ў час вясновай ежыбы. Кожную ферму тав. Алешкевіч абавязваецца аптачваць, неабходнымі медыкаментамі і інструментамі.

Свінарка Зянько Н. М. узяла на сябе абавязальства атрымаць ад кожнай свінмаці 23 дзельных параст. Вагу прыпылду кожнай свінмаці яна рашыла дасяць да 75 пудоў. Прычым атрымаць 80 працэнтаў элітных і 40 проц. параст першага класа.

Наступнае абавязальства Надзежды Зянько — зрабіць уся ферму стыханаўскай і дапамагчы.

У гэту работу па вынанню абавязальстваў тав. Сабалеўскі рашыў уцягнуць жывялагадоўчую секцыю. Да канца года пры дапамозе сельсавецкага актыва ён паставіў задачу падняць усе адстаючыя калгасы да ўзроўню перадавых.

ПЫТАННІ, ЯКІЯ АКАЗАЛІСЯ БЕЗ АДКАЗУ

Сянно. У калгасе «Чырвоны пунілавец», Расяноўскага сельсавета, склікалі сход у парадку дня адно пытанне — справядліва старшыня калгаса аб вынанні сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі. На сход сабралася 180 чалавек з жалучных 400. Старшыня калгаса Зарубіцкі адрываў сход адкрыты і выступіў са справядліва.

Сустрэча у ЧАКАННІ ДЫРЭНТЫ ОРДЭНАНОСЦАУ

СЛУЧАК. (Па тэлефону). Працоўныя Слуцка цёпла сустрэлі ўдзельнікаў усесаюзнай нарады майстроў жывялагадоўлі — ордэнаносцаў Рыгзаві Соф'ю, Геліна, Сабалеўскага, Зянько, Алешкевіча, Араўскага і Стаскевіча.

На станицы іх сустрэлі кіраўнікі аграгаспадарчых і сацыялістычных арганізацый. Дэлегаці былі прыняты сакратаром оргбюро КІ(б)Б Слуцкай аграгаспадарчых і сацыялістычных арганізацый тав. Нікіціным. У цёплых таварыскіх гутарках ордэнаносцы падзяліліся сваімі ўражаннямі аб праблемах у чырвонай сталіні свай вядлівай радзімы — Маскве.

— Я дала абяцанне таварышу Сталіну, — гаворыць тав. Рыгзавіч, — дабіцца ад 12 кароў па 6 тысяч літраў малака за год, а ад каровы «Даліна» — 10 тысяч. Гэта абяцанне я выканала.

Ордэнаносцы раз'ехаліся па сваіх калгасях. У калгасе імя Молатава адбудзены ўрачыскі вучэбны, па які прыедуць калгаснікі суседніх арцелей.

СТАХАНАЎЦЫ ПА КАПАННІ ТОРФУ І ГНОЮ

СІРОШНА. (Спец. нар. «Звязда»). Ініцыятарамі стыханаўскага металаў адбавіцы торфу у Сірошынскім раёне з'явіліся калгаснікі арцелі «Ленінскі прышчы», Мішкоўскага сельсавета, тав. Барысавіч Осін, Ушаў Іван і Шалыко Павел. Яны за дзень выкапалі кожны па 11 кубаметраў торфу замест нормы ў 1,5 кубаметра.

Іх хутка перацягнулі калгаснікі калгаса імя Дзяржынскага, гэтага ж сельсавета, тав. Прыгун Пётр, Каралькоў Пётр, Барысавіч Ірэнжыцкі і Ушаў Антон. Кожны з іх выкапаў за дзень па 23 кубаметры.

83 кубаметры — таксама не прывяла. Калгаснікі арцелі імя Варашылава, Староўскага сельсавета, тав. Нюкі Васіль і Кібіца Васіль за дзень накарпілі па 90 кубаметраў кожны.

Рад калгасніц-уладарніа пачаваецца рэкордную звычку гноя. Гаша Кавалевіч і Пётр Везуцкі за дзень выкапаў 15 ваозу гною накопваючы кожна па 80 ваозу, а Крукова Ганна — 90—100 ваозу. Іх абнагнала калгасніц-уладарніа калгаса «Чырвоныя пількі», Сірошынскага сельсавета, т. Стральцова, якія накарпівае за дзень па 120 ваозу. Аднак, самую рэкордную лічбу дае калгасніц-уладарніа калгаса «Новы мір», Мішкоўскага сельсавета, т. Барысавіч Броня. Яна штодзённа выкапвае па 200—212 ваозу.

КАЛГАСНЫ ПРЫЛІЎ

КАРМА. (Нар. «Звязда»). Удзельнікі усесаюзнай нарады перадавых уладарніа старшыня калгаса імя Куйбішы тав. Вінічкова быў апрашан на сход аднаасобніцка ўсіх Дзяжэвіч, Літвінаўскага сельсавета, які даглядае аб выніках работы на рады і гаспадарства года ўсіх калгасаў.

Пасля даклада тав. Вінічкова 80 аднаасобніцка палалі заявы аб уступленні ў калгас «Чырвоны артыст». Ёсць прыліў і ў ішых калгасіх Літвінаўскага сельсавета.

У калгасе імя Варашылава ўступілі 33 гаспадары, у калгасе імя Літвінава — 9 гаспадары і ў калгасе імя Дзяжэвічскага — 7 гаспадары.

В. ФЕСЬКО



На ватнай фабрыцы імя Могіна (г. Куйбішы) лепшая стыханаўца часільныя машыны тав. А. І. Індзева перайшла на абслугоўванне дзвю оцаца машын замест шасці. На ЗДЫМКУ: стыханаўца тав. Індзева за раскладкі сыравіны па ч асальнай машыны.

„Вынаходніцтва“ інжынера Тужыкава

Інжынер Беллапертреста глыбока пазнаў. Ні то ён зобраўсць нешта рабці, ні то проста пазнаў, што рабці не было чаго. А пасля раптам ліхаманкава ўсхапіўся з крэсла, пачаў нервова кадыць па габінеці.

— Эх, ты, Тужыкаў! — ускрыкнуў ён глуха і цяжка шлёхнуў правай далонню па лоб.

— Так, так, — барматаў ён, згортавалі нагою ражок дывана на падлозе, — так, так... Ёсць уо некалькі год служу душой і цэлам Беллапертресту, а табе ат гэтага ні цёпла і ні гарача. Ішчы, глядзіш, ад зямлі не падняўся, распісвацца крыжымакі тыдзень таму як адмы, а ўжо вынаходца, пра яго пішуд, яго павяжаюць, яго ўнагароджваюць. А ты, інжынер треста, усея паліграфія вытворчасці вярочаеш, а пра цёбе ні слова. Наўжо-ж у мяне душа чыстоўніка, наўжо-ж не знойдзецца ў мяне ніякай творчай ініцыятывы? Ды чыфу, пра які гэта я гавару треста? Гэта-ж хутка ад треста застанецца ўсяго кантора Палерабцы, а кіраўніцтва нямаевада куды пойдзе. І ты ўспамінай, што быў часова выконваючым абавязкі старшага інжынера треста...

Інжынер Тужыкаў наліў шэлянку вады і, не данесшы да вуснаў, ускрыкнуў: — ёсць! Слова «ёсць» было нечаканым і раптоўным. Яго пачуў наменскі кіраўнік Беллапертреста Алешкеў, які сядзеў у суседнім пакоі. Алешкеў, аскажэўшы гэтым выкрыкам, дробнака пастукаў у габінеці Тужыкава.

— Можна, можна! — ускрыкнуў Тужыкаў і абрадавала паціону руку Алешкеву. — Склікай, брат, тэхнічную нараду бора вынаходстваў треста. Абміркуем май вынаходства, — гаварыў, публікавалі чыны чыны.

Праз поўгадзінні абдылаеся нарада бора вынаходстваў треста. Наменскі кіраўнік треста Алешкеў, сагалчы плаванаем аддзела Млоцін, куратар вытворчага аддзела Хрусталёў, інжынер-тэхнік Пётроў абмеркавалі вынаходства Тужыкава аб скарачэнні на Рагачоўскай картоннай фабрыцы вады і-пад палыміні. Яны рашылі прапанаваў Тужыкава прызначы кароннай і прынялі, прапанаваць яму выехаць на Рагачоўскую картонную фабрыку імя Сталіна для рэалізацыі прапанаваў.

Так пачалася гісторыя вынаходства Тужыкава. Тужыкаў прыехаў у Рагачоў. Калі ён вышаў з вагона, дык ухмыкнуў, бо сам не ведаў па што ён прыехаў, што ён будзе рабці. А пасля хітра ўсміхнуўся і рашыў трымацца да канца.

На фабрыцы інжынера Тужыкава сустрэлі цёпла і ветліва. Гэта не таму, што ён стары знаёмы, што ён калісьці на гэтай фабрыцы працаваў пару меацаў, а таму, што аднаго работніка треста заглянуў нарэшце на фабрыку. Калі-ж даведзлася, што сарава ідзе аб поўным скарачэнні аднаходзячай вады і-пад палыміні, аб набыцці больш магутных цэнтробежных насосаў, тых насосаў, якія фабрыка пільно год пастрабуе ад треста і ніяк дастаць не можа, радзёць перапінаў у трымф. Тужыкаў пачаўся гукі, распісваліся як хутка фабрыка дастане насосы, адмыць іх прывязучы.

Адно дзівіла, чаму Тужыкаў перш за ўсё ўзяўся за вылічэнне эканоміі ад гэтых насосаў? Ды чаму раптам гэтыя насосы дадзю 40 тыс. руб. эканоміі ў год, калі сам Тужыкаў у час свай работы на фабрыцы рашыўся па эканомію ў 5—6 тысяч.

Гэта загадка была разгадана перад самым ад'ездам інжынера Тужыкава. Ён палаяў зымаў у бухгалтэрыю фабрыкі аб авансавай унагародзе за сваю прапанову.

— Як гэта за прапанову? Дык гэта-ж фабрыка пільно год дыбавецца, каб Беллапертрест дастаў неабходнае абсталяванне, — адказаў у бухгалтэрыі.

Тужыкаў настойваў на сваім. Наўжо-ж ён дарэмна прыехаў у Рагачоў. Ён пазнаў у Менск наменска кіраўніка треста Алешкеву. А прычылі Алешкеў заража-жа даў распараджэнне выплаціць унагароду.

— Абы ціха, — сказаў дырэктар рагачоўскай картоннай фабрыкі тав. Зайцаў і вышаў Тужыкаву першы ўанос — 500 руб., апаціўшыся разам з гэтым камандыроўчым.

На рагачоўскай картоннай фабрыцы імя Сталіна адбылася тэхнічная нарада. Шмат хто з рабочых абурэўся такімі паволінамі «вынаходцы» Тужыкава. Старшы машыніст Пітвічкі казалаў, ён усе прапановы амяніць усе маламагутныя машыны больш магутнымі. Гэта дасць шмат прыбытку, шмат эканоміі. — Даліе-ж і мне прамоў, — казаў тав. Пітвічкі: — чым я горшы ад вынаходцы Тужыкава?

Бюракраты з былога Беллапертреста пільно год марыравалі завуці картоннай фабрыкі на новае абсталяванне, на дасяціці пісем і адносіні не давалі адказаў. Нарэшце аднаго работніка былога треста Тужыкаў прыехаў у Рагачоў і зрабў «вынаходства». Тужыкаў варт «унагароды». С. ШУШКЕВІЧ.

Лінейная каліграфічная машына ЛРГ-ВК-12

У ЦВК СССР

Центральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў заадаваць хадзіцтва рабочых стэханаўцаў, партыйных, савецкіх і прамаўляючых арганізацый Глыбоцкага цукровага заводу і прысвоіў названаму заводу імя тав. Кірава С. М.

Центральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў заадаваць хадзіцтва студэнтаў і прафсаюза-выкладчыцкага складу Краевага камуністычнага інстытута журналістыкі ў горадзе Кубышчыне і прысвоіў названаму інстытуту імя тав. В. М. Монагава.

Центральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў заадаваць хадзіцтва прамаўляючых арганізацый, камсаюза рэчыва парохавога і Басейнавага камітэта саюза рэчыва і перамяшчальнага аўтан «Архыз», Уржумскага раёна, Кіраўскага краі, — у аўтан «Паміць тав. Кірава».

Центральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў унагародзіць ордэнам «Знак Почёта» удзельнікаў пераходу Ленінград — Масква тт. Немужіна, Госцева, Захарова і Елізарова.

Центральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў заадаваць хадзіцтва рабочых стэханаўцаў унагародзіць музычнага і галоўнага дырэктара Ленінградскага акадэмічнага Малого опернага тэатра, народнага артыста рэспублікі Сямасула С. А. ордэнам «Знак Почёта».

Центральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў заадаваць хадзіцтва агульнасаюзнага аўтан «Дніпро» Нікапольскага малочна-мяснога саюза Дніпропетровскай вобласці і прысвоіў названаму аўтану імя тав. Куйбышава В. В.

ЖАНЧЫКІ-ВЫНАХОДЦЫ І РАЦЫНАЛІЗАТАРЫ

Па БССР налічваецца 1.526 жанчык-вынаходцаў і рацыналізатараў. У пэўнай прамысловасці жанчын-вынаходцаў і рацыналізатараў — 404, у навігацыйнай — 225, лесаліснай — 140, скуравай — 128, фанэравай і аздакавай — 96 і т. д. Работніца віцебскай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» тав. Коліч унесла рад рацыналізатарскіх прапозіцый, якія дазволілі прадымаваць 5.300 рублёў эканоміі ў год. Яна была ўзнагароджана прэміяй тав. Веліканай (панчошна-трыкотажная фабрыка «КІМ») па выраду стоек нітка-трыкотажніка. Дзесяты тысяч рублёў эканоміі і значны ўздым прадукцыйнасці працы даюць рацыналізатарскія мерыпрыемствы стэханаўцаў Ляскоўскай швейнай фабрыцы (фабрыка «КІМ»), Палковай (фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі») і інш.

ЭЛЕКТРАМАТОРНЫ ЗАВОД У МАГЛЕВЕ

Распачата падрыхтоўка да абсталявання ў Маглёве ў будынку былой гарадской электрастанцыі першага ў БССР электраматорнага заводу. Завод будзе выпускаць электраматоры трохфазнага току для фабрык, заводаў, калгасаў і саўгасаў і ўжо ў канцы бягучага года даць прадукцыю. У 1937 годзе завод выпусціць не менш 15.000 маторы. У склад яго ўвайдуць і машынабудавальны завод імя Дзямітрава, які будзе вырабляць ліфты і апрацоўваць дэталі маторы. Ужо распачата частка аўтану па абсталяванню. Група рабочых накіроўваецца паркаматом мясцовай прамысловасці БССР па завод «Электросла» ў Ленінградзе для падрыхтоўкі і іх інструктароў, амотчыкаў, прымешчыкаў і т. д.

Торфавіянці

Геалагічнымі і меліярацыйнымі даследаваннямі партыямі знойдзена ў раёнах БССР 86 месцаў рацыналізаванай торфавіянці (фосфарна-кіслася жэляза, якое сустракаецца ў выглядзе прасяку ў торфяных залежах). На аснове гэтых даследаванняў адраман персону для стварэння ў БССР значных дадатковых рэсурсаў фосфарных угнаенняў. Выпрабаванне торфавіянці, здабытага на тэрыторыі калгаса імя Галадзе, Тапачынскага раёна, паказала, што ён у адпаведнасці з важнымі сродкам у барацьбе з сярнячымі школьнікамі. Нарымем актывнае лагавор а усеагульным інстытутам угнаенняў на правядзенне ў БССР далейшых работ па разведках торфавіянці.

Газетныя радкі

На барысаўскім шклавадзі пущана малая гаршчавая печ па выпрацоўцы высокакачэснага каларовага шкла. («Большык Барысаўшчыны».)

Выраб марожанага ў Раене

У Жыткавічах у гэтым годзе арганізацыя выраб марожанага. У Менск на спецыяльным курсе майстроў паслан калгаснік Саўчын. («Большык Палесся».)



У калгасе імя Чырвога Жлобінскага раёна, 300 чалавек фізікультурыкаў, 85 значнастаў ГПА. На здымку: сакратар комсомольскага камітэта калгаса Аляксей Ганічур і комсомольца-фізікультурніца Прася Анухова.

Выезд кансерватарыі ў калгас «Чырвоны баец»

1 сакавіка Беларускае дзяржаўнае кансерватарыі імя Юліяна Чарэкага амяла ў поўным складзе выязджаць у калгас «Чырвоны баец», Дзяржынскага раёна. Сярод выязджаючых былі студэнты, прафесары, загадчыкі кафедр кансерватарыі. Днём у клубе калгаса адбыўся вядлі канцэрт. Сымфанічны аркестр кансерватарыі ў 26 чалавек выканаў творы Бетховена, Малера, Біза, Глінкі, Чайкоўскага і лепшых савецкіх кампазітараў. Клуб, разлічаны на 450 чал., не мог змясціць усіх зацікаўленых. Канцэрт слухалі каля 700 калгаснікаў і калгасніц. Былі запоўнены ўсе праходы клуба. Па патрабаванню слухачоў, некаторыя творы Бетховена і іншых класікаў музыкі выконваліся па два разы.

«Дзень пазыкатрымальніка і ўкладчыка»

З 15 сакавіка па ўсю БССР праводзіцца «Дзень пазыкатрымальніка і ўкладчыка». Заданай кампаніяй з'яўляецца сумарная праверка вытрымання па пазыках і выплата іх (вытрымання) пазыкатрымальнікам, паліпаўненне работ ашчадка і т. д. Кіраўніцтва ашчадкаў БССР і Цэкамсод пры ЦВК БССР намялі мерыпрыемствы па правядзенні «Дня пазыкатрымальніка і ўкладчыка». З гэтага дня пачаўся будучы арганізаваны курс работніцка ашчадкаў у саўгасах, МТС і калгасах для праверкі аблігацый і вылаты вытрымання. У кінатэатрах, клубах, дамах калгаснікаў і іншых устаноў арганізуюцца справаздачныя пункты і вітрыны а табліцамі тыражоў.

У тэатральным музеі масквы беларускі аддзел

У тэатральным музеі імя Бахрушына ў Маскве адкрылася аддзел тэатральнае мастацтва БССР. Старэйшы ў рэспубліцы — 3-ці Беларускае дзяржаўнае тэатр аддзелу і накіроўвае ў музей каля 100 экзэмпляраў — макетаў пастаноў, афіш, фатаграфій, зярысавак, рэцэпій і інш., якія характэрныя для тэатраў тав. Дабір экзэмпляраў ідзе ў Дзяржаўнае дзяржаўнае тэатры БССР.

Пастаюнка камедыі «Паўлінка» Яні Купалы

Другі Беларускае дзяржаўнае тэатры працуе ў Віцебску, акадэмічнае дагавор з народным лютым рэспублікі Яні Купалы аб пастаюнкае ў бягучым сезоне яго камедыі «Паўлінка» ў двух актах. П'еса перапрацавана аўтарам.

Коратка

- (Ад карэспандэнтаў «Звязды» і БЕЛТА).
- * Выпуск землямераў адбыўся ў горацкім тэхнікуме. Вучобу закончылі 30 чал. Усе выпускнікі будучы працаваць у раёнах БССР.
- * На гастролях у Слуцку выехал тэатр Беларускае дзяржаўнае тэатры. Тэатр даць 25 спектакляў.
- * Шэсць пудовак на курорты і ў дамы адпачынку для жонкаў стэханаўцаў вызначылі цэнтральнае праўленне прафсаюза рабочых МТС. Апрача таго адначасна на 2.500 рублёў для дапамогі работнікам-машынарам.
- * 11 жанчын — начальнікаў санітарных друмам прапрыемстваў і жыхароў БССР выехалі ў Маскву для ўдзелу ў святкаванні міжнароднага камуністычнага жаноцкага дня.
- * Пушкінскі вечар адбыўся ў калгасе «Палазапель», Глодаўскага сельсавета (Дэвянішчына). Наступні Валентын арабіў даклад аб жыцці і творчасці вялікага рускага паэтра.
- * Школа для старшын калгасаў, брыгадзіраў і калгаснікаў-стэханаўцаў арганізавана ў Дудрынскім сельсавете, Смільвіцкага раёна. У школе вывучаць агульнаасветныя прадметы, тэаўнаўства, асновы ветэрынарыі і т. д.
- * Гадавы план сельскага культуры Слуцкага акруга выканала 27 латапа на 100,4 проц.
- * 42 працоўнікі цэнтральных праўленняў прафсаюзаў і будніцкіх фабзаўмешкоўкаў Менска выехалі ў калгасы рэспублікі для дапамогі ў наладжанні культуры-масавай работы.

На трэцім месцы ў саюзе

1 сакавіка аярнулася ў Свердловскае Менск каманда партрэм-на-лаўнічых БССР, якая прымае да ўдзелу ва ўсеагульным спартыўна-лаўнічым спаборніцтвах. Каманда БССР у складзе тт. Матасова, Анісімова, Шышка, Яўгені Каваляна і Луіза Цэхміснер заняла на гэтых спаборніцтвах трэцяе месца.

ПЕРАМОГА КІЕУСКОГА БАРОЦУ

У сакавіка ў пампкіані Белы рускага дзяржаўнага тэатра ў Менску адбылася сустрэча на паршын, стна БССР на французскае барыцтва памі памікамды Кіеўскае вобласці і БССР. Першымі на кавер вышлі барцы найлічэйшай вагі Іоселовіч І. (БССР) і Лісоўскі (Кіеў). За актыўнасці і матаніравацца перамогу прысудзілі Іоселовічу. Барэц дзяржаўнага вагі тав. Мавысёва (БССР) на 14 мінуце стуханаў моцнага кіеўскага барца т. Юліяна Іоселовіч Г. (паўлічана вага) на 2 мінуце 14 секунд палажыў кіеўляніна Коўтуна. У дэкай вазе Пухоў (БССР) праіраў на ачках класнаму барцу Украіны Сталірову. Па ачках выйграў тав. Жытніцаў (Кіеў) у Мірскога, які неактуна вёў схватку. Сустрэча барцоў сярэдняй вагі Чулішкага (БССР) і Гурвіча (Кіеў) скончылася нічыю. За 12 мінут 36 секунд тав. Кары (Кіеў) перамог Іоселовіча (БССР). Чэмпіён БССР у цяжкай вазе т. Гонка дэка аграмаў перамогу над т. Рубіном (БССР). Сустрэча скончылася перамогай кіеўскага каманды, якая набрала 4,5 ачка. Каманда БССР набрала 3,5 ачка. На сустрэцы прысутнічалі сакратар ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. Гінало, намеснік старшыні СНК БССР тав. Сякіна і старшыня ВОФК БССР т. Нуделька.

Рэспубліканскі розыгрыш па штанзе і барацьбе

5 сакавіка ў Гомелі пачынаецца рэспубліканскі розыгрыш прышчыства па штанзе і барацьбе. Каманда БССР будзе ўдзельнічаць у спаборніцтвах прышчыства і дэка 15 каманд. Калгас «Ленінскі шлях», Менскага раёна, выставіў сваю каманду цяжкаатлетаў.

СУД УСЛУЖЛІВЫ ПАКУПІК

21 снежня 1935 г. пасля 10 гадаў вечаар ў ларок № 78 Менскага аддзела (Райскага вул.) вышлі частыя павараліны пр. Шыбуль. Гэта быў дэка пакупнік: ён ніколі нічога не купіў, настай ў ларку і потым спакійна ўходзіў. У гэты дэка Шыбульскі быў асабліва далікатны і нават дапамог работніцкі ларка тав. Махіна пераасці мяшкі з крупамі. Ужо час закрываць крану, пакупнікоў няма, але Шыбульскі не ўходзіць. Каб яго не будзь выправадзіць напрошанага гося, Махіна папраста яго зачыніць аўтан. Калі Шыбульскі вышлі, яна заперла дзверы аўтану і не прупіла яго ў ларок.

Прайшло 15 мінут. Махіна вышлі на вуліцу і пачала заіраць дзверы. Раптам нехта ударыў нечымыслі паякім. Яна ўпала і страпіла прытомнасць. Значылі Махіна ў яе варот з цяжкай раёна на галаве. Значыліма аказаўся нікто іншы ані Шыбульскі. Калі значыліма страпіла прытомнасць, ён вырваў з яе рук ключы, забраўся ў ларок і ўцяў вышлі з 1.000 рублёў.

ЗДАРЭННІ

* Раскрыванне дроў на складзе Месяцкай ЦЭС. Крмынальным вышукам выяўлена масавае раскрадваванне дроў на складзе ападу Менскай цэнтральнай электрастанцыі. Задачык складала Тумас даверыўся сваяму памочніку Гурману, які ка прываіцца гэтым, прадаваў дроўныя брусы ка штурку. Грошы Гурману прываіваў сабе, а дроўны спісваў, як вылатывалі для аянаўлення інтэрната і іншых будынкаў. Усею Гурману прасваіў больш 1.000 рублёў. Значыліма арыштаван і працягваецца да судовай адкаанасці.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНІН.

142,1 мільёна пудоў цукру

Цукравы пасяхова выканалі сваё абяцанне даць краіне звыш 130 мільёнаў пудоў цукру аячэ 11—12 ман. пудоў да канца сезона.

Да 25 латапа краіна атрымае 142,1 мільёна пудоў цукру з ураджая буркоў 1935 года. — на 64 мільёны пудоў (62 проц.) больш, чым на 1 сакавіка мінулага года.

Звыш 20 заводаў (Варонжэскага, Курскага і Харэўскага трэстаў) прадаўжае яшчэ перапрацоўку буркоў на цукар. (ТАСС.)

Становішча здароўя тав. І. А. АКУЛАВА

Працоў хваробы ў тав. І. А. Акулава, аваяны в атрымманнем пры падзенні 18 латапа т. г. трэшчына асновы чэрапа, працяглае нармальнае. Укладанне не нагадыаецца (ТАСС.)

ХРОНІКА

Саўпарком Саюза ССР адмянуў забарону перасылкі па пошце хлеба, мучкі і пруду, а выключаннем перасылкі па пошце рэчу а Сярэдняй Азіі. (ТАСС.)

Палац піонераў у Гомелі

ГОМЕЛЬ, 29 латапа. (Кар. «Звязда».) Паводле рашэння гаркома КП(б)Б і гарсовета пал палац для гомельскіх піонераў і акадэмія перадаецца аляні з будніцкіх будынкаў горада — лом профсовета. На рамонт і абсталяванне палаца адлучана 160 тыс. рублёў. У палацы будзе пладаўляны зала на 400 чалавек і да 30 каубаў. Працоўныя гомельскіх прадпрыемстваў а інтузівам сустрэлі ініцыятыў гаркома КП(б)Б у справе пабудовы палаца. Прадпрыемствы горада рыхтуюць рад каубаўных падарункаў палацу. Днятроўскае прадаўства робіць спецыяльны заатар. Некаторы лодак і яхты атрымае палац ад гомельскага «Основа». Гомельскія чыгуначнікі дадучы палацу мініяцюры чыгунку. 10 педальных аўтамобіляў і макет савецкага Ільнкамбайна «Манітор» рыхтуе Гомельскае.

Тэлеграма азербайджанскіх пісьменнікаў

Праўленне саюза савецкіх пісьменнікаў БССР атрымае ад азербайджанскіх пісьменнікаў, які прымае ўдзел у рабоце пленума праўлення ССР ССР у Менску, наступную тэлеграму: «Пісьменніцкі аянаў Савецкай Беларусі, дэлегаты Азербайджана гарача даючыцца беларускіх пісьменнікаў, сацішны прыняўшы нас у Менску і перадаўшы нашы творы на беларускую мову. Выказваем падвяду ўпаўнянне, што гэта сустрэча пасулячы новым літурговым для далейшага аб'яўлення пісьменнікаў Беларусі і Азербайджана, да вылучэння твору аляні аднаго і азічных перадаўца на беларускую і шпекскую мовы. Старшыня дэлегаты савецкіх пісьменнікаў Азербайджана Аляксей».



Падрыхтоўна да выпуску машын «М-1» на Горкаўскім аўтазаводе імя Монагава. На здымку: першы гатоваы кузавы да аўтазавода «М-1» накіроўваюцца на гапоўны кеавер. Фото ПАНФІЛАВА (Савафот).

Першы Беларускае дзяржаўнае тэатр ВДТ-1

3 сакавіка

ЖЫЦЦЕ КІЧКА

Пачатак у 8 г. веч.

Білеты ў касе тэатра.

Гукавы кінатэатр «Чырвоная зорка»

Гукавы мастацка-прыгодніцкі фільм **ДЖУЛЬБАРС**

1) Гукавы мастацкі фантастычны фільм «КОСМІЧЕСКИЙ РЕЙС».

2) Гукавы мультыплікацыйны фільм «ИВАНТЭТ».

Гукавы кінатэатр «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ»

Гукавы замежны фільм **ПАД ДАХАМІ ПАРЫЖА**

Кіно «СПАРТАН»

Ад 2 сакавіка выданыя феходні фільм **НАМУС** (Честь)

Драма ў 3 частках.

У праграме кінатэатра.

Штодзёна 4 сеансы.

Каса з 4 гадзін дня.

У аддзел аб'яў рэдакцыі званіце па тэл. 21-845

Ул. Гэроўлітбела № 11-51

ВЫШАЎ з ДРУКУ

расылаецца падпісчыкам і паступае ў продаж адыні ў БССР палітыка-эканамічным журналі

„СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ БУДАЎНІЦТВА“

№ 1—2 за 1935 г.

З НАСТУПНЫМ ЗМЕСТАМ

Прэмова таварыша СТАЛІНА на нарадзе перадавых камбайнераў і камбайнерак — 1 снежня 1935 г.

Н. Ф. ГІКАЛО — Выкананне ўважэння вялікага Стапіна.

Н. М. ГАЛАДЗЕД — Народна-гаспадарчы план 1936 стэханаўскага года.

А. М. ЛЮБОВІЧ — Тэматы і структурная арукі ў народна-гаспадарчым плане на 1936 г.

А. М. САДЯН — Два светлы. — Свет таржастваўчага сацыялізма і свет аянаўчага каўтаўдазма.

Н. Н. ВЛАДЗІМІРСКІ — Да вышлі 1935 гаспадарчага года БССР.

Ф. І. ДМІТРЬЕЎ — За сталініска 7—3 мільярдны пудоў аяра.

З. Г. ДУНАР — Стэханаўскі рух у мясцовай прамысловасці БССР.

С. КУРДЫНАЎ — Стэханаўскі рух у мясцатольных саўгасах БССР.

А. І. ГАРАЛЬСКІ — Аб плаваанні таваразавоту.

А. І. УРЫС, А. М. ШУВ — Раавіцце фасфарытнай прамысловасці ў БССР.

А. М. РОЗІН — Вялікіх петравыя багачы ў раёне Прапойскага энергацімакабіната.

ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПРЫЁМ ПАПІСНІ НА 1936 г.

Падыскае прымаецца праа усе і пацшоўны ўстанова — адраўлені, нішманасці. Боро падыскае «Савадруку».

У 1936 г. выйдзе 12 нумароў.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА: на год — 12 руб., на 6 мес. — 6 руб. Цана паводнага нумару — 1 руб.

Студэнты VII семестра Беларускага аддзялення ВЗІНО выказваюць сваё глыбокае спачуванне студэнтцы БЕЛІНАЙ Р. А. з прычыны пасіўскага яе гора — СМЕРЦІ МАЦЕРЫ.

4 сакавіка ў Цэнтральным дава тэхнікі абудзецца **НАРАД** улаўляючых спецыялістаў прадпрыемстваў Варшавскага раёна па вышлі іх удавалі ў раёнае пільнае каапершы ў дапамогу стэханаўскаму руху.

ВАРАШЫЛАЎСКІ РК ЛКСМБ.

ВІЦЕБСКІ ПЕДІНСТЫТУТ імя С. М. Кірава

ПРАЦЯГВАЕ НАБОР

на падрыхтоўчыя курсы ў інстытут (на гістарычна-геаграфічнае аддзяленне).

На курс прымаюцца асобы з аветай не ніжэй 8 класаў сярэдняй школы.

Да зьявы трэба прыслалі метрычны выпіс, дэка фота-карткі, даведку аб стане аяраў і аядунаці. Наступні павіны мець даведку ад раёна аб аянаўленні ад работ. Зьявы з дакументамі прымаюцца да 10 сакавіка. Праў мена іспыты па прамадаўству, беларускай і рускай мовах, геаграфіі, фізіцы і матэматыцы (у абе ме з класаў ПШ) адбудуцца з 7 па 15 сакавіка.

Прыбаўваць на іспыты павіны мець пры сабе пашпарт і паасячаны прысуд.

Зьявы накіроўваць па адрасу: г. Віцебск, Пушкінская, 3, Педінстытут.

ДЫРЭКЦЫЯ.

ГОМЕЛЬСКІЯ СУДАРАМОНТНЫЯ МАЙСТЭРНІ

Днятроўскага рэчыва парохав стна даводзяць да ведама прадпрыемстваў і устаноў прамысловасці і транспарту аб тым, што імі **ПРЫМАЮЦЦА ЗАКАЗЫ**

на вытворчасць работ: пільных, спясарна-механічных, электравадарных, наварных, сталічных. Прымаюцца ў апрацоўку каленчатыя аяны даўжыней да 5 метраў з радыусам мотылей да 500 міліметраў.

Заказы выканваюцца з матэрыялаў заказчыкаў.

З прапановамі аяраў ааца па адрасу: г. Гомель, Наберэжная рэкі Сож, Сударамонтныя майстэрні.

УСІМ АУТАГАСПАДАРКАМ

У сувязі з тым, што ГАРЗ-7 у Маглёве заключыў дагаворы на раады аўтаматны АМО-3 і ЗІС, забяспечваюць вытворчую прапару 1936 г. вышлі аянаўчым марк машын ад аўтагаспадаркам, не маючых дагавору з заводам, прыгацца на будучы.

АУТАРАМОНТНЫ ЗАВОД 7.

Гомельскі дзяржаўны педагагічны інстытут

абавшчае НАБОР

курсантаў на 6-месячны падрыхтоўчыя курсы пры педінстытуце і на 6-месячны падрыхтоўчыя курсы пры настаўнічым інстытуце. Прыём аяау з дакументамі паводзіцца да 15 сакавіка 1936 г.

Да іспыту дапускаюцца рабочыя, калгаснікі і іх дэка, маючы асвету да 8 класаў і вышэй.

Зьявы з дакументамі накіроўваць па адрасу: Гомель, Пролетарская, 2, дырэцыі педінстытута.

ДЫРЭКЦЫЯ.

Для паліяшэння дзейнасці сэрца

пры старчаснай слабасці ці др акалсці, ае алабленай нервовай сістэме і лян агульны тнізучы сродка

ПРЫМЯНЯЙЦА „СПЕРМОЛЬ“

ПРОДАЖ ва усіх аптэках і мадавінах аянаўчых аянаў БССР. Пры адсутнасці на мясцах вышалаецца пошта а гапоўным аянаўчым інстытута на атрыманні аддана не менш **АДНАГО РУБЛЯ** а кожнага флакона.

АПРАС: Харэўск. ул. Аўтэна, № 12, Укр Інстытут Эндокрыналогіі.

НУМАРЫ ТЭЛЕФОНАУ РЭДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

1. Габінер адказнага рэдактара — 21-352
2. Нам. адказнага рэдактара — 25-188
3. Сакратарыят — 20-830
4. Прамысловы аддзел — 21-356
5. Аддзел мясцовай і замежнай інфармацыі — 25-189
6. Аддзел партыйнага будыніцтва — 21-333
7. Сельгасгаспадарчы аддзел — 21-846
8. Аддзел асветы, ігітатары і мастацтва — 23-955
9. Аддзел агляду друку — 22-412
10. Аддзел пісем рабочых і калгаснікаў — 21-399
11. Машынаўчэ — 23-966
12. Спачынае бюро, прыём інфармацыі — 21-351